

Сяргей Шэмет

Неяк папрасіла ў мастака, каб падзяліцца са мной сакрэ-тамі свайго мастацтва. У апошні час мала сустракаю людзей з так прыгожай душой, даверлівых і шчырых, такіх цёплых. Сяргей Шэмет вучыўся у савецкай школе, але ў яго мастацтве няма савецкай ненатуральнасці, таму што ён з дзяцінства прывучаны маліцца да Бога, мама яго навучыла...

Першае, што ўбачыла, гэта "Партрэт з кветкамі". За мінулае стагоддзе савецкія мастакі адбілі ахвоту нават глядзець на партрэты, таму што малівалі герояў працы, і, часцей за ўсё, гэта былі амбітныя бездухоўныя людзі. Мастакі постмадэрнізму пазбягаюць пісаць партрэты, але "Партрэт з кветкамі" Сяргея Шэмета цёплы, шчыры, прыватны, хаця і тыповы. На партрэце — гродзенская дзяўчына Наталля, якую я ведаю з дзяцінства і вельмі паважаю.

Мастак Сяргей Шэмет намаліваў яе як бы па-за часам. Разглядаючы яе прыгожы твар, безабаронны, рамантычны, але смелы, я падумала пра Вераніку, якая праравалася праз кардон жаўнераў і выцерла Езусу пот белай хусцінкай, і ўспомнілася мне радкі Максіма Багдановіча: "І саліваліся ў жывы абрэз ядыны той выгляд мацеры ды з воблікам дзяўчыны..."

Тонкім слоем святла абмаляваў мастак постаць дзяўчыны, з другога боку засланіў яе кветкамі, якіх аж запшмат на яе худыя плечы.

"Каложская царква" XII стагоддзя — духоўная візітка Гародні. Гарадзенскія мастакі любяць маліваць пейзаж з Нёманам і Каложай на крутым гарыстым беразе. Упершыню я аглядаю пейзаж з Каложай, з вокнаў якой сеецца шчодрае свято, што сагравае наваколле і нябёсы. Паміж буйных колераў дэкору крыжоў на сцяне віднеецца арка дзвярэй, якіх у сапраўднасці няма, але гэты прыём змяшчэння дзвярэй стварае ўражанне, што ў святыні моляцца: Каложа запрашае на малітву. Асення дрэвы навакол будынка сімвалічна нагадваюць пра яго старажытнасць. Агароджа Каложы нагадвае

барты містычнага карабля, які плыве па стагоддзях на паліве духоўнасці да нябесных брамаў. Мастак умела карыстаецца святылом, яно сеесца не з вышыні, а з глыбіні.

У “Нашай веры” (№ 3 за 2002 г.) быў перакладзены артыкул расейскага філосафа Уладзіміра Салаўёва “Жыщё твораць людзі веры”, у якім разглядалася сутнасць хрысціянства: “Храмавае, хатнє хрысціянства... ёсць фактам. Сусветнае хрысціянства... ёсць толькі заданнем...” Мастак Сяргей Шэмэт бярэцца за такое заданне, ведаючы, што “свет выратуе прыгажосць”. У Шэмета ёсць вялікае жаданне даваць доказ веры ў Бога праз мастацкую творчасць малітвай абразоў, развіваць талент веры.

Ёсць у Беларусі мясціны, асабліва мітыя нацыянальна свядомым людзям. Сяргей Шэмэт менавіта так паказвае Гальшаны і Будслаў. Чаму Гальшаны? Гэтае мястэчка блізка ад Ашмянаў. Сяргей бываў там часта. Касцёл у Гальшанах быў адчынены, а ў Ашмянах -- зачынены. Гальшаны -- гэта важная магістраль беларускай гісторыі, тут вуліца пачынаецца з дарогі і пераходзіць у дарогу -- з Трабаў у Вільню. Тут жылі князі Сапегі. Тут кароль Ягайла закахаўся ў Зоську Гальшанскую. Тут Валодзя Караткевіч знайшоў сюжэт рамана “Чорны замак Альшанскі”.

“Верасень у Гальшанах” вечаровы, барвовы, смутны, аж хочацца плакаць чыстымі слязымі. Кароўка пасе рэчку Гальшанку і дамы на ўзвышшы -- сама такая прыгожая, свойская... Пейзаж “Таямніцы Гальшанскага вечара” -- светлы, вясёлы, з той жа Гальшанкай. На карціне “Сельскі матыў” -- кузня ў Гальшанах: трох дужых хлопцы з мудрымі тварамі філосафаў падкоўваюць трох коней, дакладней, на чырвонага коніка накладваюць падкову, а белы і вараны побач перажываюць... цярпліва.

Гродзенскі мастак Алесь Аўчыннікаў, які бачыў творы Сяргея Шэмета на выставе ў Ашмянах, здзіўляецца, што мастак зрабіў такі рывок у сваёй творчасці, вызваліўся ад залежнасці настаўнікаў. Галіна Багданава ў публікацыі “Пленэр пад знакам духоўнасці” піша пра Сяргея Шэмета: “Мастак... уразіў вельмі сучасным, па сутнасці постмадэрнісцкім

прачытаннем біблейскіх сюжэтаў”. У Будславе Сяргей Шэммет знайшоў сваю сінью птушку шчасця, як ён сам сказаў: “Расплюшчы вочы і глянь у глыбіню душы. Ты адчуеш яго (шчасце) у ціхай малітве і ў сваім абуджаным найпрыгажэйшымі пачуццямі сэрцы, убачыш у лагоднай прыродзе Беларусі”.

Пейзаж “Квітненне кветня” – самы дасканалы твор мастацтва. На ім – рэчка Сэрвetch з роўнымі берагамі, кустоўе, дрэўцы, сенажаць і чыстае неба, пазалочаныя святлом самыя кончыкі, вяршынкі лісця, і чысціня. Таямніца чысціні. Маці Божая ў беззаганным вобразе зляцела з ясных далячыняў на сенажаць у кветках на гэты беражок у таночку анёлкаў.

Пейзаж “Далёкае возера” – гэта, магчыма, Braslaўшчына. Возера ў тым самым атачэнні кустоў і дрэваў, а на пярэднім плане – дзве дзяўчыны, апранутыя толькі ў валасы на галоўках і, магчыма, у вяночкі з васількоў, на пясчанай латцы берагу сярод кустоў. “Яны загараюць”, – неяк цёпла сказаў мастак. А сярэдзіна возера як бы выгнутая ўверх, светлыя цені на хвалях, ажно хочацца пайсці туды, паглядзець зблізу, хто ж там такі празрысты ходзіць па паверхні возера. Мастак заваблівае ў сваю таямніцу. Як сказала Наталля Маліноўская пра пейзажы Сяргея Шэммета: “Мастак валодае вытанчанай тэхнікай жывапісу, сумяшчае здабыткі старых майстроў з эксперыментальнымі пошукамі самога сябе”.

“Звеставанне” – дасканалы сакральны абраз, які мае права заняць месца ў касцёле. “Анёл увайшоў да Яе і сказаў: “Вітай, поўная ласкі! Пан з Табою, благаслаўленая Ты між жанчынамі...” И сказала Марыя: вось Я – Слуга Панская, няхай мне станецца паводле Твойго слова...” (Лк 1, 28, 38). У мастацтве сюжэт “Звеставанне” мае розныя кампазіцыі. У Сяргея Шэммета постаць арханёла Габрыэля намалявана толькі да пояса, рэшта губляеца ў прасторы, ствараючы адчуванне незямнога бытавання. Гэты абраз паглыбляе ўяўленне важнай падзеі, з якой усё пачалося ў хрысціянстве. Любоў Бога нельга разглядаць у людскіх вымярэннях. Бог перадае Марыі прамень, які праз руку анёла трапляе ў Яе пакорную руку і распальвае ў Яе груд-

зях полымя ахвярнай любові, адкрытасці на Божую ласку. Лілея — сімвал чыстасці, змешчана на гэтым промні. Святло з грудзей Марыі рассейваецца навокал, анёльскія блакітныя крылы, як веер, трymаюць гэтую яснасць над Яе галавой, як бы суцішваюць пажар сэрца. “Яго „Звеставанне” — гэта дзіўны пазачасавы дыялог акрэсленых няўлоўным нябесным святлом вобразаў”, — піша Галіна Багданава. Ёсьць у творах Сяргея Шэмета і традыцыйныя дэталі — адкрытая кніга і знічка. Светлы праём прасторы, светлае акно, у якім дзеецца гэтая размова, выдзелена мас-таком, выведзена за часавае вымярэнне.

Другі абрэз — “Святая Сям’я па дарозе ў Егіпет”. “Анёл з’яўляеца ў сне Юзафу і кажа: устань, вазьмі Дзіця і ўцякай у Егіпет... бо Ірад хоча шукаць Дзіця, каб Яго загубіць...” (Мц 2, 13).

Мастак кампазіцыйна ставіць гэтую Святую Сям’ю ў цэнтры жыцця чалавечтва, паказвае Яе велічнасць, бо Яна абароненая Божым святлом у выглядзе піраміды, якая сімвалізуе канчатковую мэту падарожжа — Егіпет. Еднасць, святасць, замілаванне, узаемная любоў і бязмежны давер — аснова кожнай сям’і. Кожная сям’я мусіць быць святой. Цяплю ідзе з гарачых грудзей Марыі. Вышэй за галаву Юзафа — толькі вяршыня піраміды. У руках Юзафа — адна трысцінка. Вочы ў восліка агністых, гарачыя. Вушкі трывожна прыгнутыя. Навокал няма ніякіх прадметаў, толькі ледзь зауважная палоска зямлі, адно нябёсы, у якіх у сонечным коле птушка паказвае Сям’і дарогу.

У адным з нумароў часопіса “Наша вера” ёсьць рэпрадукцыя фрэскі Джотто “Уцёкі ў Егіпет” (1305 год) з капліцы ў Падуі. На tym творы шмат людзей ідзе па дарозе ў Егіпет, іх постаці меншыя, чым постаці Святой Сям’і, Юзаф вядзе восліка, на якім едзе Марыя з Езусам. Там адчуваецца рух і ў дарозе, і ў часе, у стагоддзях. Але капіраваць мастакоў мінулага Сяргею Шэмету няма патрэбы, варта толькі вучыцца ў іх эфекту паглыбленні ў рэальнасць, што мастак і робіць, аднак у евангельскіх сюжэтах трэба быць вельмі асцярожным у інтэрпрэтацыі.

“Спасланне Духа Святога” – гэта сюжэтная карціна, на якой шмат постацяў апосталаў, на пярэднім плане – св. Магдалена з адкрытым сэрцам, у глыбіні залы, але і ў цэнтры ўвагі, хто там ёсць, – Маці Божая.

Апосталы стаяць па два бакі залы, з тварамі, павернутымі ў сярэдзіну. Кожны іначай эмацыйна ўспрымае Духа Святога, Якога спасылаюць зверху два анёлы: вогненныя языкі мастак намаляваў паралельнымі светлымі палоскамі зверху ўніз, а на падлозе адцяніў іх, паўтарыў светлымі цечнямі.

Абрэз Маці Божай на ўсіх карцінах Сяргея Шэмета адзін і той самы – гэты вобраз адпавядае ідэалу яго душы – гэта Маці Божая Будслаўская, Агняунка Беларусі. Мастак стварае вобраз Маці Божай Будслаўскай у велічнай кароне, апускае Яе на зямлю, але не ператварае ў звычайную зямную жанчыну, ажыўляе Яе: крыху падоўжыў постаць, нахіліўшы ўбок, павялічыў дэколль сукенкі, агаліў шыю, левава плячо, крыху параскідаў ручкі і ножкі Немаўляці, дазволіўшы Яму лёгка ўсміхнуцца. Кветкі на сукенцы не вышываюць, толькі ценямы нагадаў пра іх. Атрымаўся той самы абраз – Боскі, але ўпэўнены, дынамічны. Анёлы-ахоўнікі ў верхніх кутках карціны напамінаюць пра тое, у якім часе апынулася Мадонна. Хацелася б, каб анёлы Сяргея Шэмета набылі індывідуальныя рысы твараў, што адметна ў традыцыі наших касцёлаў.

Абрэз “Маці Божая Будслаўская” прыгожы сваім малітоўным настроем, але ён не ствараўся для касцельнай практикі. Сяргей Шэмэт як місіянер хоча даць Маці Божай месца ў вялікіх залах у свецкім жыцці, каб усюды панавала шчырасць, малітоўная атмасфера.

Другі абраз з Маці Божай Будслаўскай мастак хацеў называць “Мадонна ХХІ стагоддзя”, але канчаткова спыніўся на назве “Мадонна Будслаўская”. Гэта драматычны абраз – твар Мадонны пазначаны пакутаю, вочы пачырванелі ад болю, намітка на плячах кароткая, сонца за плячымі зрушылася, кветкі на сукенцы пахіленыя, як на полі ад ветру. Войны, стыхійныя беды, грахі людскія раніць Мадонну,

але Сын трymае ў руцэ спелы гранат сусвету — і гэта значыць, што вера пераможа страх.

Будслаўскі касцёл асветлены знізу ўверх шырокай паласой святла, над вежамі касцёла, у небе, у свяtle — абраз Маці Божай Будслаўскай у драўлянай раме, нібы ў алтары касцёла. А навокал неба — узрушанае, неспакойнае, грымотнае, навальнічнае. Кожны год 2 ліпеня, калі ў Будславе на палявым алтары адбываецца галоўная Эўхарыстыя, ідзе дождж. Неба акрапляе сваіх пілігрымаў святой вадой. Такі абраз “Будслаў”. Сапраўды, Сяргей Шэмэт наблізіўся да самай глыбіні Будслава. Перад тым, як скочыць у плынь ракі ў гарачы поўдзень, большасць людзей спыняюцца на нейкі момант на беразе...

У ацэнцы абраза заўсёды функцыянуюць два крытэрыі — мастацкі і духоўны. Апрача мастацкага таленту, патрэбна нешта, што называецца “талентам веры”. Творца, які бярэцца за стварэнне духоўнага мастацтва, павінен мець малітоўныя вопыты.

Мастак, які бярэцца за духоўную тэматыку, мусіць стварыць прастору спакою, кантэмпляцыі. “Талент рэалізуеца, калі чалавек, ім надзелены, не забывае дзякаваць Богу, усвядамляе, што гэта не яго заслуга, а дар Божы, з якім трэба супрацоўнічаць, як з сакрамэнтальнай ласкай” (Міхал Ермашкевіч, “Наша вера”, № 1, 2005 г.). Трэба мець досвед малітвы, а духоўнае мастацтва ёсць істотная дапамога ў развіцці духоўнага жыцця як дарогі да святасці. Без адчування жыцця Касцёла брацца за духоўную тэматыку — святатацтва, грэх.

Мастак мусіць быць там, дзе свято і чысціня. Пра кветкі на сваіх карцінах мастак Сяргей Шэмэт кажа, як пра дзяўчат: “Не хацеў бы, каб іх пазнавалі...”